

Комуністычная партыя (большэвікоў) Беларусі

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК і МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 210 (1186) | 10 верасня 1938 г., субота | ЦАНА 10 КАП.

Глыбока вывучаць гісторыю партыі Леніна—Сталіна

Сёння «Правда» пачынае публікаваць кароткі курс гісторыі Усеасяжнай комуністычнай партыі (большэвікоў). З'яўляецца ў свет гэтай выдатнай работы, ухваленай ЦК ВКП(б), аўляецца буйнейшай падзеяй у ідэйным жыцці партыі паштэй, каласальнае значэнне якой цяжка назваць адразу адначасна. У выніку велізарнай тэарэтычнай работы, прааробленай камісіяй ЦК ВКП(б), асабіста таварышам Сталіным, — наша партыя, камсамол, Усе працоўныя атрымалі навуковую працу, запэчатаную ў усёй глыбіннай славунай гісторыі барацьбы і перамог партыі Леніна—Сталіна.

Публікуемы кароткі курс гісторыі ВКП(б) не з'яўляецца падручнікам вышэйшага тыпу. Пра выхаванне простага даступна і яркай форме ідэяльнага кіраўніцтва, прапаганда глыбокім тэарэтычным звесткам. Мінуты, нездзялімыя падручнікі па гісторыі ВКП(б) звычайна выглядалі «як гісторыя, а як лёгкае і непрамаўляе апавяданне аб справах мінуўшых» (Сталін). Яны не давалі марксісцкага тлумачэння падзеям і фактам у гісторыі партыі, а таму і не адпавядалі асноўнай задачы: дапамагчы партыйным кадрам авалодаць большэвізмам.

Зусім іншым пабудовам публікуемы кароткі курс гісторыі ВКП(б). Тут тэарэтычна абгулен усе гіганцкія гістарычныя вопыты большэвіцкай партыі, дано сапраўднае навуковае, марксісцкае тлумачэнне складанейшых пачынаў гісторыі рэвалюцыйнай барацьбы рабочага класа, гісторыі яго партыі.

З класічнай сталінскай глыбіннай, чоткасцю і яснасцю кароткі курс гісторыі ВКП(б) раскрывае тое новае, што ўнёс геній Леніна ў арганізацыю марксізма, Аналіз эпохальных лямінаскіх твораў «Чо такое дзяржава народа», «Чо дзялаць», «Шаг вперед, два шага назад», «Две тэатрыяныя дэмакратыяныя ў дэмакратычнай рэвалюцыі» і іншых работ В.І.Леніна і Г.К.Зюльмана, як выхоўвалася Леніным неапрацаваным ідэйным зброям большэвізма, Чытаць пры асямляванні ўжо з першымі раздзеламі гісторыі ВКП(б) бачым, як стваралася Леніным ідэалагічныя асновы марксісцкай партыі ў Расіі, як складвалася арганізацыйныя і тэарэтычныя асновы партыі новага тыпу — партыі большэвікоў, як адстаў Ленін ва ўпартай барацьбе супраць апартаўністаў тэарэтычныя асновы марксісцкай партыі. З выхарацельнай паўнаўт і глыбіннай тэаляжына ў кароткім курсе гісторыі ВКП(б) лямінаска-сталінскае вучэнне аб партыі.

Аналіз геніяльных работ Леніна, як і іншыя тэарэтычныя моманты кароткага курсу гісторыі ВКП(б), аўляецца каштоўнейшым укладам у ідэйную скарбніцу большэвізма.

Большэвіцкі партыйны і непартыйны, вывучаючы гэту кнігу, убачаць чыстаіснае багацце тэарэтычнай мыслі, якое змяшчаецца ў кароткім курсе гісторыі ВКП(б). Доўг кожнага большэвіцкага партыйнага і непартыйнага, трымаючы да сур'ёзнага, уважлівага, вывучэння вывучэння кароткага курсу гісторыі ВКП(б), які аўляецца чыстаіснаым кіраўніцтвам па авалодаванню большэвізмам.

«ВКП(б) — чытаем ва ўвядзенні, — рэда і мадэля ў прысвоівай барацьбе з дробнабуржуазнымі партыямі ўнутры рабочага руху — эсэрамі (а ішча рэлей з іх пастарыінікамі — народнікамі), меншавікамі, анархістамі, буржуазнымі нацыяналістамі ўсіх мацей, а ўнутры партыі — з меншавікамі, апартаўніцтвам пльнянім, — тэарэтыстамі, бухарыстамі, нацыяналі-улістамі і іншымі антылёмінісцкімі групамі.

ВКП(б) мадэля і загартоўвалася ў рэвалюцыйнай барацьбе з усімі ворагамі рабочага класа, з усімі ворагамі працоўных — памешчыкамі, капіталістамі, кулакамі, шкандікамі, шпёнамі, з усімі набіямі капіталісцкага акружэння.

Гісторыя ВКП(б) ёшч гісторыя трох рэвалюцый: буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыі 1905 года, буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыі ў лютым 1917 года і сацыялісцкай рэвалюцыі ў кастрычніку 1917 года.

Гісторыя ВКП(б) ёшч гісторыя зваржэння дзяржавы, зваржэння Улады памешчыкаў і капіталістаў, гісторыя разгрому вамажнай узброенай інтэрвенцыі ў час грамадзянскай вайны, гісторыя пабудовы савецкай дзяржавы і сацыялісцкага грамадства ў нашай краіне.

Вывучэнне гісторыі ВКП(б) забягачае вопытам барацьбы рабочых і сялян нашай краіны за сацыялізм.

Вывучэнне гісторыі ВКП(б), вывучэнне гісторыі барацьбы нашай партыі з усімі ворагамі марксізма-ленінізма, з усімі ворагамі працоўных дапамагае авалодаць большэвізмам, павышае палітычную шільнасць.

Вывучэнне гераічнай гісторыі большэвіцкай партыі ўзброівае веданнем законаў грамадскага развіцця і палі-

тычнай барацьбы, веданнем рухаючых сіл рэвалюцыі.

Вывучэнне гісторыі ВКП(б) умацоўвае ўпэўненасць у канчатковай перамоце вялікай справы партыі Леніна—Сталіна, перамоце камунізма ва ўсім свеце.

Большэвіцкая партыя, яе правадзіры—Ленін і Сталін заўсёды надавалі найважнейшае значэнне рэвалюцыйнай тэарыі. Рэвалюцыйная тэарыя ёшч вопыт рабочага руху ўсіх краін, узяты ў яго агульным выглядзе. У большэвіцкай партыі, з самага пачатку яе зараджэння, тэарыя заўсёды была неразрыўна звязана з рэвалюцыйнай практыкай, слова ў большэвікоў ніколі не разыходзілася са справай.

«...Тэарыя робіцца беспрадметнай, калі яна не звязваецца з рэвалюцыйнай практыкай, таксама, як і практыка робіцца сляпой, калі яна не асвятляе сабе дарогу рэвалюцыйнай тэарыяй. Але тэарыя можа ператварыцца ў найважлівую сілу рабочага руху, калі яна складаецца ў неразрыўнай сувязі з рэвалюцыйнай практыкай, бо яна, і толькі яна, можа даць руху ўпэўненасць, сілу арыентаўкі і разуменне ўнутранай сувязі акружаючых падаей, бо яна, і толькі яна, можа дапамагчы практыцы зразумець не толькі тое, як і куды рухаюцца класы ў сучасным, але і тое, як і куды павінны рухнуць яны ў бліжэйшым будучым» (Сталін).

Статут Усеасяжнай комуністычнай партыі (большэвікоў) патрабуе таму ад кожнага члена партыі—ністомна прапавіць над павышэннем сваёй ідэйнай узброенасці, над засваеннем асноў марксізма-ленінізма, важнейшых палітычных і арганізацыйных рашэнняў партыі і растлумачыць іх беспартыйным масам.

У нашай краіне збыліся, апраўданыя геніяльныя словы Маркса аб тым, што тэарыя робіцца матэрыяльнай сілай, як толькі яна авалодае масамі. Захопленая вялікай лямінаска-сталінскай ідэяй магчымасці перамогі сацыялізма ў нашай краіне, працоўныя масы СССР пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна сваёй гераічнай тэарыяй працы пабудавалі ўжо ў асноўным сацыялісцкае грамадства.

Але наша барацьба далёка яшчэ не скончана. Нам прадстаіць рашаючая ба і канчатковую перамогу сацыялізма, супраць капіталісцкага акружэння, у першую чаргу, супраць фашысцкіх палітысцкаў вайны. Барацьба большэвіцкай партыі, перадавача атрала працоўных СССР, за ўмацаванне і развіццё сацыялісцкага ладу, за канчатковае прадаленне перажыткаў капіталізма ў эканоміку і ў саванні людзей яшчэ не скончана. Перад намі стаіць гіганцкая і працяглая задача паступовага ператварэння сацыялісцкага грамадства ў камунісцкае, дасягненне вышэйшай фазы камунізма, калі будзе ажыццэўлен прыпын: «Ад кожнага—па яго здольнасцях, кожнаму—па яго патрабаваннях».

Каб паспяхова змагацца за выкананне гэтых вялікіх задач, усе большэвіцкі, партыйныя і непартыйныя, павінны нястомна павышаць сваю ідэйную узброенасць.

І, у першую чаргу, зразумела, гэта адносіцца да партыйных кадраў. Вялікая, што тэарэтычная падрыхтоўка нашых партыйных кадраў слабая. Слабая палітычная падрыхтоўка, слабая большэвіцкая загартоўка, палітычная безкарыснасць карысталіся замаксіравацца ворагі народа, траікіска-бухарынскія і іншыя двурэшнікі. Неабходна, нарэшце, пачаць ліквідацыю тэарэтычнай слабасці нашых партыйных кадраў.

Цяпер, калі отворана такая магчымая ідэйная зброя, як кароткі курс гісторыі ВКП(б), алдэбраны Цэнтральным Камітэтам партыі, ёшч усе магчымасці быстра рушыць наперад справу марксісцка-ленінскай ідэйнай загартоўкі партыйных кадраў і ўсёй партыі.

Кароткі курс гісторыі ВКП(б) павінен быць пастаўлен у цэнтры ўсёй нашай работы па партыйнай асвеце! Яго павінны вывучыць і засвоіць кожны партыйны актывіст, павінен вывучыць кожны член партыі, кожны камсамалец. Несумненна, што і шырокая маса беспартыйных працоўных абнаружаць жывую цікавасць да гісторыі роднай і блізкай ім большэвіцкай партыі, якая прывяла працоўных СССР да перамогі сацыялізма.

Выхад у свет сапраўды навуковай гісторыі ВКП(б) аўляецца падзеяй сусветнага значэння. Намы браты і таварышы за ружыком будучы вывучаць гэту кнігу, як абгульненне гіганцкага гістарычнага вопыту ВКП(б), як кіраўніцтва да рэвалюцыйнага дзеяння.

Забяспечыць вывучэнне курса гісторыі ВКП(б)—важнейшая задача ўсіх партыйных арганізацый. Трэба азнаёміць усіх камуністаў з гэтай выдатнай кнігай і пачаць яе сур'ёзнае, уважлівае, глыбокае вывучэнне.

Пераданы артыкул «Правды» ад 9 верасня 1938 г.

VII пленум ВЦСПС. Прывіты ў РСЧА і Ваенна-Марскі флот. ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ: Большэвіцкія граніцы. А. Манаваліна. — Большэвіцкае выхаванне камуністаў — баявая задача партыйных арганізацый. А. Пітроў. — Прычыны слабара росту партарганізацый. ЖЫЦЦЕ Чырвонай Арміі: Н. Шутаў. — Вучуся сам і вучу другіх. Вас. Паўхоў. — Кожны выстраў — у цэль. ШЫРЭН РАЗГОРНЕМ СПАВОРНІЦТВА ЗА НОВЫ ўзіддны сацыялісцкай жыццеліагадоўлі.

І. Гаўрыленка, А. Маняноў. — Зробім калгасную жыўлю высокапрадукцыйнай. П. І. Бісюрка. — Заваем ганаровае права ўдзелу на выстаўцы. І. С. Доўгіх. — Падрыхтуем жыўле цёплую і сытую зімоўку. С. Ф. Менарэнка. — Уключаем ва ўсеасяжнае епаборніцтва. Е. Казлоў. — Правільна арганізаваць працу на калгасных жыўлеліагадоўчых фермах. АРТЫКУЛЫ: Р. Сяргеева. — Па-большэвіцку рэагаваць на пісьмы і скаргі працоўных. Б. Пярльман. — Замацаваць падпіску грашовымі ўзносамі.

Нарада актыва работнікаў паліграфпрамысловасці. Я. Свіціцкі. — Гаспадарчы застой у Польшчы. ЗА РУБЯЖОМ: На франтах у Іспаніі. Паслядзёныя палібро французскай кампартыі. Рашэнне чэхаславацкага ўрада. Генлейнаўскія правакацыі ў Чэхаславакіі. Падрыхтоўка Германіі да нападу на Чэхаславакію. Ваенныя дзеянні ў Кітаі. Забастоўка ў Лодзі. Зверствы японскай авіяцыі.

VII Пленум ВЦСПС ВЯЧЭРНЯЕ ПАСЯДЖЭННЕ 8 ВЕРАСНЯ

8 верасня на вятчэрнім пасяджэнні прадаўжаліся спрэчкі па дакладах тт. Скарабаганько і Дзёсан аб рабоце саветаў сацыяльнага страхавання. Усе выступавыя аднадушна падкрэслівалі вялікую ролю створаных па рашэнню VI пленума ВЦСПС саветаў сацыяльнага страхавання. Саветы прынялі вялікую масу актывістаў да кіраўніцтва справай сацыяльнага страхавання. У выніку прымятнана знізілася захворваемасць, у прыватнасці, траўматызм, больш рацыянальна вылатоўваюцца велізарныя сродкі, адпачаемя на адрадавіцельныя марапрыметствы. Старшыня фабкома фабрыкі «Красное знамя» (Ленінград) тав. Мініна расказаала аб вялікай рабоце, якая праводзіцца на фабрыцы «Красное знамя». Тут акрыты дзячыцца яслі на 420 дзяцей. У бліжэйшы час адкрываюцца новыя яслі. У двух дзяцічых садах фабрыкі выходзіцца 560 дзяцей. Тав. Мініна паставіла перад ВЦСПС пытанне аб расшырэнні сеткі дамоў аддзячкі для цяжарных жанчын. З крытыкай работы наркамата аховы здароўя і яго навукова-даследчых інстытутаў выступіў старшыня ЦК

саюза рабочых азотнай прамысловасці і спецыяльнай хіміі тав. Качан. — Нам наркома аховы здароўя тав. Пропер-Грашчанкоў у сваім выступленні не адказаў на пытанні, якія цікавіць пленум, — заявіў тав. Качан. Па думцы тав. Качана, работа навукова-даследчых інстытутаў наркамата аховы здароўя, якія вывучаюць эфектыўнасць курортнага лячэння, а таксама інстытутаў харчавання, не мае практычнай каштоўнасці. Тав. Качан крытыкаваў таксама інстытуты аховы працы ВЦСПС за недастатковую дапамогу нізавым профарганізацыям. На вятчэрнім пасяджэнні выступілі таксама тт. Адолін (старшыня ЦК саюза рабочых алдэбчы золата і платыны), праф. Паўзнер (дырэктар клінікі лячэбнага харчавання наркамата аховы здароўя), Захар-Неўсіні (старшыня ЦК саюза рабочых піваварнай і крамалёна-печанай прамысловасці), Чувырын (задачкі рэаісорскай групы ВЦСПС), Гарбавец (старшыня ЦК саюза рабочых ўкраінай прамысловасці), Бондар (дырэктар турмыска-экскурыйнага Упраўлення ВЦСПС) і Догарыў (старшыня заўкома кокса-хімічнага завода, Крывы Рог). (БЕЛТА).

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ ФРОНТ У афіцыйнай зводцы іспанскага міністэрства абароны паведамляецца, што 8 верасня пяхота мяцежнікаў аднавіла жорсткія атакі ў сектары Гандэсы. У артылерыйскай падрыхтоўцы атакі прынялі ўдзел 30 італьянскіх багараў. У раёне Сера-де-Кабальё рэспубліканскія часці прадаўжаюць аказваць моцнае супрацьўдольне мяцежнікам. Рэспубліканцы не толькі стрымалі на-

ціск мяцежнікаў, але і занялі адну з вышніх. Мяцежнікі панеслі вялікія страты забітымі і раненымі. Рэспубліканскае авіяцтва збіла ў паветраным баі 7 верасня тры германскія самалёты «Мессершміт», не панёшы ніякіх страт. Па словах палонных, захвачаных рэспубліканцамі, страты панесеныя мяцежнікамі ў баіх, якія адбыліся на працягу некалькіх апошніх дзён, надзвычайна вялікія.

ПАСЯДЖЭННЕ ПАЛІБЮРО ФРАНЦУЗСКАЙ КОМПАРТЫІ

ПАРЫЖ, 9 верасня. (БЕЛТА). На адбыўшымся ўчора пасяджэнні Палібюро французскай кампартыі з пасладала аб міжнародным стаўленні выступіў Жак Дакло. Дакло заявіў: «Гітлер ні ў якой ступені не ўтойвае сваёй рашчымасці падрыхтаваць агрэсію супраць Чэхаславакіі. У пяцірадных умовах толькі пярдае і рашчае выступленне ўсіх дэмакратычных дзяржаў з заявай, што

яны будуць аднадушны ў проціўдольні ўсёй аграіі, можа выратаваць мір. Не павінна быць дапушчана ніякая сепаратысцкая Берліна на пазіцыі Францыі, якую яднае з Чэхаславакіяй таат аб узаямнай дапамоце. Гітлер павінен ведаць, што Францыя выканае ўсе свае міжнародныя абавязальнасці і што яе дзеянні будуць адпавядаць яе заявам».

РАШЭННЕ ЧЭХАСЛАВАЦКАГА ўРАДА

ПРАГА, 9 верасня. (БЕЛТА). Паліткіскам разгарнуўшагася па ўсёй краіне масавага руху пратэсту супраць уступак фашыстам засядаўшы ўчора пад старшынствам прэзідэнта Бенеша чэхаславацкі кабінет міністраў вынес рашэнне аб апублікаванні ў друку поўнага тэкста новага плана

ўрада па «ўрэгуляванню нацыянальнага пытання». Заўтра прэзідэнт рэспублікі Бенеш выступіць па радыё з прававаю, прысвечанай унутрыпалітычнаму становішчу ў краіне і апошнім рашэнням урада.

ГЕНЛЕЙНАўСКІЯ ПРАВАКАЦЫІ ў ЧЭХАСЛАВАКІІ

ПРАГА, 9 верасня. (БЕЛТА). Ініцыятыва, справакаваная генлейнаўцамі ў Мараўскай Остраве, паслужыў сігналам да пачатку рэду правакацыйных выступленняў генлейнаўцаў. Учора генлейнаўцы ініцыявалі ініцыятыву ў Опавае. «Група баякоў» імячэйскіх дзяцей, якія да гэтага часу абучаліся ў чэшскіх школах, патрабавала неадкладнага пераводу дзяцей у імячэйскія школы. Па ўказанні мясцовай арганізацыі генлейнаўцаў група «дэмакратыя» з'явілася ўчора калі будынка школьнага савета. «Дэмакратыя» агалошвалі фашысцкія лозунгі. Адначасова была ініцыяравана «школьная забастоўка». Генлейнаўцы прымуслі некалькі сот імячэйскіх дзяцей пакінуць памішканне школы і прадеманстраваць у форме арганіза-

цыі генлейнаўскага саюза моладзі па вуліцах горада. Паліцыя прапавала «дэманстрантам» разыйсціся. У адказ на гэта генлейнаўцы акружылі паліцэйскіх і прапавілі выраць у іх гумавыя палкі. Пры гэтым з рэду «дэмакратыяў» раздалася лямка па адрэду рэспублікі і ўрада. У сувязі з гэтым правакацыйнымі паводленнямі генлейнаўцаў паліцыя была арыштована 4 чалавекі, аярод іх — адзін германскі падданый. Германскае радыё і друк рэдувачыць справакаваныя генлейнаўцамі ініцыятывы, цалкам падтрымліваюць тактыку генлейнаўскай партыі, тараўнаў перагаворы з урадам, і адкрыта высюваюць патрабаванне аб «плекісцыце».

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

У ЦЭНТРАЛЬНЫМ КІТАІ На фронце ракі Янцзы японскія войскі атакуюць кітайскія пазіцыі, размешчаныя на паўночны захад ад Жуцзяна. 7 верасня пасля інтэнсіўнай артылерыйскай падрыхтоўкі і бамбардзіроўкі з паветра ім удалося прарваць лінію кітайскай абароны і захапіць Хамадун (на паўночны захад ад Жуцзяна). У гэты-ж дзень японскія войскі прадрывалі атаку на кітайскія пазіцыі, размешчаныя ў 6 кіламетрах на ўсход ад станцыі Махулінь. Пасля бою японцы вымушаны былі адыйсці, па-

гінуўшы 180 чалавек забітымі і раненымі. Кітайцы захавалі 2 кулямёты і некалькі дзесяткаў вінтовак. 7 верасня на фронце ракі Янцзы адбыўся цікавы выпадак. У гэты дзень і японскія самалёты, прыкрытаўшых адыход японскіх часцей, памылкова скінулі многа бомб на японскі атрад. Калі кітайскія часці захавалі ўчастак, які падвергся бамбардзіроўцы, было анойдзена 60 трупаў японскіх салдат, забітых бомбамі. 7 верасня кітайская берагавая артылерыя паталіла на рап Янцзы 2 японскія ваенныя судны, 2 другіх ваенных судны моцна пашкодзаны.

ЗАБАСТОўКА ў ЛОДЗІ

ВАРШАВА, 8 верасня. (БЕЛТА). Нядаўна ў Лодзі ўспыхнула забастоўка 1.500 транспартных рабочых, пратэстаўшых супраць невыканання прадрываемы калельнічых дагавораў, паўрэння 8-гадзіннага рабочага дня, павіжэння зарплат і т. д. Як піша газета «Тыдзень работніка», у горадзе нельга знайсці ні аднаго рамнініка, ні аднаго аўта. Забастоўка праходзіць на словах газеты, з выключнай аднадушнасцю і сустрэта ўсеагульным алдэбраўнем усіх рабочых. Спроба прадрывамаў змяніць ба-стотных фашысцкіх стрэйброхерамі працарапа паўны крах, даяуючы энергіячому ўмяшанню забаставачых камітэтаў.

аднаго аўта. Забастоўка праходзіць на словах газеты, з выключнай аднадушнасцю і сустрэта ўсеагульным алдэбраўнем усіх рабочых. Спроба прадрывамаў змяніць ба-стотных фашысцкіх стрэйброхерамі працарапа паўны крах, даяуючы энергіячому ўмяшанню забаставачых камітэтаў.

ЗВЕРСТВЫ ЯПОНСКАЙ АВІАЦЫІ

ХАНЬКОУ, 8 верасня. (БЕЛТА). Паводле афіцыйных вестак, на працягу жыўня за 12 налётаў японскіх самалётаў на Ухань (Учан, Хандзян, Ханькоў)

было скінута 1715 бомб. У выніку гэта бамбардзіроўка было забіта 829 і ранена 2283 чалавекі. Ад узрыву бомб разбурана 2296 дамоў.



Прызыўнік савецка-стханавец тав. І. Б. Ілалыч, які без адрыну ад вытворчасці на выдатна авалодаў лётнай справай, адзе залік штурману тав. Мядзель. Фото Я. Саларейкіна.

ПРЫЗЫў У РСЧА І ВАЕННА-МАРСКІ ФЛОТ

3 ГОНАРАМ ПРЫМАЮЦЬ ЗВАННЕ Чырвоных Байцоў

ЖЛОБІН, 9 верасня. Чацвёрты дзень працуе раённая прызыўная камісія. Перад ёю праходзяць маладыя патрыёты, поўныя сілі і энэргіі, якія гараць жадааннем стаць у рады доблестнай Чырвонай Арміі. 3 гонарам прымаюць яны званне чырвоных байцоў. Прызыўнік Павел Бейкаў — стыханавец чыгункі—заявіў прызыўнай камісіі: «Тры мае браты служылі ў Чырвонай Арміі. Я прызываюся чацвёртым, 3 рашэнню прыму на сабе званне чырвонага воіна. Прашу залічыць мяне ў войскі пагранічнай аховы НКВД». Прызыўная камісія залавальнае просьбу маладога патрыёта, тав. Бейкаў прызначан у пагранвойскі.

У пагранічныя часці прызначаны таксама стханавец калгаса імя Кліяныя Грыгоры Гусакоў, камсамолетрактарыст Хальчанскай МТС Грыгоры Смольскі, дыспетчар жлобінскага аддзялення чыгункі тав. Бондарэў. — Усе роды воіск Чырвонай Арміі мне падабаюцца. Куды прызначыць камісія, туды і пайдз у вялікай ахвоты. Буду чэсна служыць і прыкладу ўсе сілы, каб апраўдаць патэснае званне чырвонаармейца,—заявіў прызыўнай камісіі стханавец-стханавец жлобінскага дэпа камсамолец Бартошкія. Камісія залічыла яго ў чыгуначныя часці.

„МАЕ МАРЫ ЗБЫЛІСЯ“

ПОЛАЦК. Урачыста сустрэў горад першы дзень прызыва. Працоўныя горада сабраліся раніцай 8 верасня вітаць прызыўных на аўтамашынах прызыўнікаў Юравіцкага сельсавета. На плошчы Леніна адбыўся кароткі мітынг. Настыя гэтага прызыўнікі стройнымі калонамі, лобова паправажамыя працоўнымі, накіраваліся на прызыўны пункт. Яны ішлі з узнятымі галавамі, апраўты ў лепшае святочнае адзенне. На грудзях у кожнага з іх па 2—3 абаронных значкі.

Усе прызваныя ў першы дзень па становішчу здароўя аказаліся прыгоднымі для службы ў РСЧА. Некаторыя прызыўнікі, якім законна прадстаўляюць ільоты, просіць камісію прыняць іх у рады Чырвонай Арміі. Прызыўнік тав. Нехан Ігарыль, выходзячы з памішкання прызыўнай камісіі, якая залічыла яго ў артылерыю, заявіў: «Мая мара збылася. Я залічан у рады Чырвонай Арміі. Я залічан у партыю, што калі вораг пасме напаць на савецкую краіну, я аддам усе свае сілы і не пахкадуўу жыцця за радзіму. Прашу накіраваць мяне на Далёкі ўсходні фронт». Аб гэтым просіць многія прызыўнікі. Яны разумеюць, што вораг акружае нашу краіну не толькі з усходу. У любой часці РСЧА яны будуць выдатнікамі вучобы. Як байцы-далёкаўсходнікі, з імям вялікага Сталіна на вуснах будучы бій ворага, адкуль-бы ён ні з'явіўся».

ВЯЛІКАЯ ЦІКАВАСЦЬ РАБОЧЫХ ДА ГІСТОРЫІ ПАРТЫІ

МАСКВА, 9 верасня. (БЕЛТА). У абдазены перапынак і пасля работы ў ацехах заводу «Красный пролетарий» сёння праходзілі шматлюдныя чыткі ўвядзення і першага раздзела кароткага курсу гісторыі Усеасяжнай Комуністычнай партыі (большэвікоў), апублі-

кованых 9 верасня ў «Правде». Рабочыя заводу праявілі велізарную цікавасць да апублікаваных матэрыялаў у «Правде». У цехах заводу арганізуецца вывучэнне кароткага курсу гісторыі Усеасяжнай Комуністычнай партыі (большэвікоў), адобранага ЦК ВКП(б).

У АПОШНЮЮ МІНУТУ

ПАДРХІТОўКА ГЕРМАНІІ ДА НАПАДУ НА ЧЭХАСЛАВАКІЮ

ЛОНДАН, 9 верасня. (БЕЛТА). Караспаўданы англіскай газет псімістычна аднаваюць перспектывы вырашэння судыскай праблемы. Паводле паведамлення карэспандэнтаў газет «Дэйлі мейль» і «Дэйлі экспрэс» з Берліна, Гітлер патрабуе правядзення плебісцта ў Суданскай вобласці. Калі чэхаславацкі ўрад алмовіцца ад правядзення плебісцта, — піша карэспандэнт «Дэйлі мейль», — та сярэд

судзскіх немцаў будуць справакаваны х

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ

Большевiкi гpaнiцы

У парадку дня агульнага схода партыйнай арганізацыі Н-скай пагранічнай стала справаздача партгора тав. Усценка. Прайшло тры месяцы пасля выбараў партгора, за гэты час партыйная арганізацыя правяла значную работу і партгору ёсць аб чым раскажаў камуністам.

За справаздачны перыяд партарганізацыя вырастае на 21 чалавека, 12 гадоў знаходзіцца ў стадыі афармлення. Партыйная арганізацыя расце за лік лепшых сям'яў народа, якія прышлі на ахову заходніх рубяжоў. Сярод прынятых — ленинградскія рабочы тав. Глухарэў, Гэта актыўны камсомолец, які вылучае намесніка палітрука заставы. Яго любяць і паважаюць байцы, сярод якіх ён штодзённа праводзіць выхавальную работу, паважваюць калгаснікі суседніх калгасаў.

Мала падрыхтаваным прышоў у часць тав. Сяргееў. Быў крыху замкнуты і слаба ўяўляўся ў грамадскае жыццё. Чудай індывідуальнай работай партыйнай арганізацыі дабілася добрых вынікаў.

Тав. Сяргееў стаў актыўным камсомольцам, вылучае камандзіра аддзялення, выбран камсоргам заставы, мае некалькі затрыманяў. Надаўна ён прыняў у кандыдаты партыі.

Калгаснік Маскоўскай вобласці тав. Маршалоў служыў у часяч Маскоўскай вайскавай арганізацыі. Палкі партыі, ён выказаў жаданне служыць на граніцы. Цяпер ён верна ахоўвае заходнюю граніцу, палобіў яе Падзў завуаб і прыёме ў кандыдаты ВКП(б).

Па справаздачы партгора разгарнуліся ажыўленыя і пэўнае справкі. Выступіла 15 чалавек. Недахопы ў рабоце партарганізацыі падвяргаліся вострай крытыцы. Нядаўна прынятыя ў кандыдаты партыі тт. Сяргееў, Зав'ятаў, Неменка і іншыя ў сваіх выступленнях указвалі на недахопы ў рабоце камсомольскіх палітшкол, у якіх рэд прапановы па палепшэнню марксісцка-ленінскай вучобы, баявой і палітычнай падрыхтоўкі.

Рэгулярна два разы ў месяц абіраюцца камуністы і сумесна абмяркоўваюць агульнапалітычныя пытанні і практычныя задачы работы на заставе. Як правіла, сходы туюць вельмі актыўна, часта выказваюцца 80—90 процантаў іх удзельнікаў. Асобнае месца ў рабоце партыйнай арганізацыі і на партыйных сходах займаюць пытанні авангарднай ролі камуністаў-пагранічнікаў. І ў гэтым напрамку партыйная арганізацыя дабілася німалях поспехаў. Добрыя прыклады паказваюць камандзіры-камуністы тт. Кавалевіч, Багаліцкі, Харытончык. Умелым кіраўніцтвам, чутым падыходам да кожнага байца яны забеспечылі высокую якасць баявой і палітычнай падрыхтоўкі ў сваіх падраздзяленнях. На партыйных сходах, як правіла, заслухоўваюцца справаздачы камуністаў аб

выкананні імі даручэнняў, дадзеных ім на мінулых сходах. Гэта забяспечвае большэвіцкую праверку выканання, выхоўвае людзей.

Асабліва сур'ёзным участкам партыйнай работы тут з'яўляецца выхаванне камсомольцаў. Ралы камсомольскіх арганізацый хутка растуць, паліваюцца заставы, дзе несаюзная моладзь ўсяго 2—3 чалавекі. Партыйная арганізацыя вылучыла 18 камуністаў кіраўнікамі камсомольскіх школ. Кожны камуніст актыўна ўдзельнічае на камсомольскіх сходах, дапамагае камсомольцам у правядзенні намечаных мерапрыемстваў.

Умовы партыйнай работы на граніцы патрабуюць ад кожнага большэвіка, каб ён умеў спалучаць баявую работу на ахове граніцы з агітацыйна-прапагандыскай работай сярод байцоў і насельніцтва. Партыйная арганізацыя аддае сур'ёзную ўвагу падбору агітатараў, прапагандыстаў, арганізатараў іх вучобы і кантролю за работай. Дзесяткі агітатараў — камуністы і камсомольцы — праводзілі мітынгі, гутаркі аб падзеях на Далёкім Усходзе. Гэта садзейнічала ўзмацненню плыўнасці па ахове граніцы.

За гэты перыяд на частку граніцы данай партарганізацыі быў затрыман не адзін дзесяткі парашульнікаў. Многія пагранічнікі падлі жалы аб астаўленні іх на пажыццёвую службу ў ралы пагранічных войскаў.

Палітычна-масавая работа сярод насельніцтва — арганічная частка работы партыйнай арганізацыі. Камуністы і камсомольцы рэгулярна даводзяць да мас калгаснікаў важнейшыя рашэнні партыі і ўрада, растлумачваюць актуальныя пытанні міжнароднага становішча. Пагранічнікі кіруюць дзесяткамі калгасных гурткоў — стралкоўскіх, фізікультурных і інш. У час выбараў у Вярхоўны Совет БССР сярод насельніцтва працавала 50 агітатараў часці.

Калгаснікі ў сваю чаргу актыўна дапамагаюць пагранічнікам у ахове дзяржаўнай граніцы.

Гэта было зусім нядаўна. Калгаснікі ўбіралі сена ўздоўж дзяржаўнай граніцы. Пагранічны напад выніў трох чалавек, якія прайшлі граніцу. На вочкіх пагранічніка парашульнікі кінуліся ўцякаць. Трынаццаць выстралаў і парашульнікаў быў ранен, а двое павярнулі назад к граніцы. Адзін з парашульнікаў спрабаваў кінуцца на калгаснікаў, але быў аглушан ударам касы. Усе парашульнікі былі затрыманы. Такіх выпадкаў тут бывае німаля.

Так жыве і працуе партыйная арганізацыя Н-скай пагранічнай. Яна прыкметна расце колькасцю і ідэяна. Паспехі ў яе рабоце забяспечаны тым, што камуністы знаходзяцца заўсёды ў авангардзе і дзейнічаюць слай большэвіцкага прыкладу. (БЕЛТА).

Знішчыць валакіту пры прыёме ў партыю

У 1938 годзе Барысаўскі райком камсомолы рэкамендаваў 173 чалавекі лепшых актывістаў выбарчай каманіі для ўступлення ў кандыдаты партыі, а між тым райком партыі за 7 месяцаў прыняў толькі 42 чалавекі. Такі малы працент прынятых таварышоў з рэкамендаванай колькасці сведчыць аб тым, што ў партарганізацыі яшчэ не знішчана валакіта па афармленню дакументаў. Так, напрыклад, дакументы камсомольца фабрыкі імя Кірава тав.

Дрыца афармлялі каля года, а камсомалец т. Бутвілоўскі (партарганізацыя станцыі Барысаў) з студзеня месяца ніяк не можа аформіць дакументы. Прыём у партыю тав. Шавалявіч цягнуўся з лістапада месяца 1937 года. І толькі ў жніўні райком партыі аформіў яго дакументы і паслаў на завярджэнне ў абком. Такіх прыкладаў можна прывесці многа.

М. ЦУРАНАУ.

БОЛЬШЭВІЦКАЕ ВИХАВАННЕ КОМУНИСТАЎ — БАЯВАЯ ЗАДАЧА ПАРТЫЙНЫХ АРГАНІЗАЦЫЙ

Партыйная арганізацыя БССР, ажыццяўляючы рашэнні ЦК ВКП(б) (1937 г.) і ўказанні таварыша Сталіна на гэтым племі аб унясенні палітычнай работы нашай партыі на належную вышыню, дабілася значных поспехаў у арганізацыі партыйнай асветы. Павысіўся ідэяны ўзровень заняткаў у гуртках і партшколах, некалькі палепшыліся замест і якасць работы іх, стаў большым ахот членаў і кандыдатаў партыі сеткай партыйнай асветы.

Некалькі станючых прыкладаў. Чачэрокі райком партыі ўкамплектаваў партшколу і гурткі кваліфікаванымі прапагандыстамі, у большасці сваёй партыйнымі работнікамі раёна, якія маюць не менш трох год практычнага вопыту прапагандыскай работы. Тут дабіліся таго, што ўсе прапагандысты прыходзяць на заняткі добра падрыхтаванымі, з канспектамі і нагляднымі дапаможнікамі. Раённым прапагандыстам тав. Іванчык перад кожным заняткам правярае прапагандыстаў; непадрыхтаваных ён не дапускае да заняткаў і даводзіць аб гэтым да ведама РК КП(б)Б.

Прапагандысты часта арганізуюць і парткабіне сусветны са сваімі слухачамі, аказваюць ім дапамогу. Прапагандыст тав. Глушак абучыў камуністаў тт. Зотаву і Чубакова складалі канспекты для заняткаў. Раённым прапагандыстам тав. Іванчыку навучыў камуністаў тт. Ельскага і Еўстасенку самастойна працаваць над падручнікамі. Значна палепшана партыйная прапаганда ў Магдэўскім раёне. Гурткі пачалі рэгулярна працаваць. Да прыкладу, гурткі па вывучэнню гісторыі партыі, дзе прапагандыстам тав. Левіна, у апошні месяцы працуе без зрыву заняткаў. Гэты прапагандыст добра рыхтуецца да заняткаў, і яны праходзяць жыва і цікава. Апрача гісторыі партыі, тут вывучаюць агульнаадукацыйныя прадметы.

Случай гуртка тав. Перэльман аб сваёй вучобе расказаў: «Раей я не ведаю, дзе знаходзіцца Іспанія, Чэхаславакія, Кітай і рал іншых краін. хал і чытаў аб іх. Зараз мяне навучылі разабрацца па карце. Калі я глядзеў на прыклады з драбмі, то не ведаў, што гэта за лічы. А цяпер я самавольна валодаю дзесятковымі і простымі драбмі. Ніяк рэагавалі ў гісторыі партыі».

Добра арганізавана вучоба і ў гуртку па гісторыі партыі ў прапагандыста тав. Семчанкі. Гэты таварыш наладзіў у парткабіне кансультацыйны пункт для слухачоў гуртка, у часе заняткаў скарэктывае наглядныя дапаможнікі.

Аднак яшчэ ў многіх гарадскіх і раённых партыйных арганізацыях рэспублікі партыйная прапаганда пастаўлена яўна недавальняюча.

У Будакашалёўскім раёне ў ралю партыйных школ сістэматычна зрываюцца заняткі, а ў дзённы час, нават аўсім спыніліся. У партшколе, дзе прапагандыстам тав. Коган, заняткі, як правіла, не праводзяцца, а калі і праводзяцца, то прысутнічае на іх 40—50 проц. слухачоў. Некалькі разоў падрад зрываюцца заняткі ў вятчэрнай школе прапагандыста тав. Фактарвіча. Асобныя камуністы, як тт. Янкаў, Круцікаў, Азарушкі, Лазановіч, Тур, сістэматычна не наведваюць заняткаў. У дні партвучобы склікаюцца розныя сходы, камуністаў пасылаюць у паўнаважанымі на раён.

Гомельскі абком партыі, які добра ведае аб дрэнным стане партыйнай вучобы ў Будакашалёўскім раёне, разгуча на гэта слаба.

Не прылі дасатковых мер да перабудовы партыйнай вучобы і ў Раённым раёне. У партарганізацыі завода «Інтэрнацыянал» наведваюць заняткі толькі каля 10 проц. камуністаў. У ралю раёнаў партыйную вучобу лічыць сезоннай кампаніяй. Сакратар Даманавіцкага РК КП(б)Б тав. Гуцаў



Намеснік палітрука Н-скай часты валакіта, якія камсомольцы тт. Г. Г. Сяміхонкі, І. Т. Сіноў, І. Д. Грыбчэў, прыняты ў ралю большэвіцкай партыі. Фото П. Валд.

ПРЫЧЫНЫ СЛАБАГА РОСТУ ПАРТАРГАНІЗАЦЫЙ

Прайшло каля двух год, як Цэнтральны Камітэт ВКП(б) вынес рашэнне аб аднаўленні прыёму ў партыю. За гэты перыяд вырае выдатны резерв для росту партыі. У нас на заводзе імя Мяснікова (г. Менск) ёсць 14 кандыдатаў і 9 спачувальчых, каля 190 камсомольцаў, 224 стаханавіцы, — гэта лепшыя людзі, адданыя, чэсныя работнікі.

Партарганізацыя за 1937—1938 год прыняла ў кандыдаты партыі 7 чалавек, пераводзіла ў кандыдаты ў члены ВКП(б) тры чалавекі.

Выбарчая кампанія па выбарах у Вярхоўны Совет БССР паказала невадалую згуртаванасць зовешкага народа вакол нашай партыі, ім Цэнтральнага Камітэта і правадры — таварыша Сталіна.

За гэты час выраілі сотні і тысячы беспартыйных большэвіцка-актывістаў, на справе даказаўшых сваю адданасць справе Леніна—Сталіна. Яны стаяць блізка да партыі, яны хочучы быць яе членамі.

Дзесяткі такіх людзей ёсць і на нашым заводзе. Але наша партыйная арганізацыя завода закінула работу з резервам, не працавала па прыёму лепшых людзей завода ў партыю, не ўлічыла сабе, што арыём і большэвіцкае выхаванне новых членаў ВКП(б) — перамажарова справа. А гэта ж святло доўг камуністаў, як палітычных кіраўнікоў.

Прычынай слабага росту партарганізацыі з'яўляюцца яшчэ — штучныя тормазы ў дачы рэкамендацыі асобнымі камуністамі, афармленне матэрыялаў прыёму ў партыйны камітэт.

Напрыклад, у партыйным камітэце ляжыць 7 рэкамендацый да гэтага часу заду, большасць з якіх ляжыць каля 4—5 месяцаў. Да такіх адносяцца асобы тт. Хмялеўскага А., Якімоўскага Е., Паўлюкі А., Сіваніца А. — усе яны ляжыць з сакавіка месяца, а партыйны камітэт (сакратар камітэта т. Завеліч) не лічыць патрэбным паскорыць афармленне матэрыялаў прыёму, дапамагаць асобным таварышам у падшуканні рэкамендацый.

Асобныя камуністы самастаруюцца ад дачы рэкамендацый. Работнік аддзела кадраў, камсомалец т. Якімовіч ужо тры месяцы чакае рэкамендацыі ад камуніста т. Дамітравіча, які на працягу ўсяго часу абяцае даць рэкамендацыю. Тое самае наглыжаецца і з боку камуністаў Смактуновіча, Самуілава І., якія некалькі месяцаў абяцаюць даць рэкамендацыі т. Хмялеўскаму А. Такіх фактаў німаля, а партыйны камітэт не зацікавіў гэтым пытаннем, не дабіваюцца анічогіна невынармальных момантаў пры дачы рэкамендацый лютым, якія імкнуцца быць у ралю ВКП(б).

У ралю нашай партыйнай арганізацыі ёсць не малая колькасць кандыдатаў з даўня пратэрміраваным сцяжам. Тав. Дзядушоў—кандыдат у члены ВКП(б) з 1933 г., т. Калман—з 1931 г., т. Лабала—з 1933 г. і яшчэ шэра рад такіх «старычоў».

Большасць з іх сваёй грамадскай і вытворчай работай, сваёй барацьбой за справу партыі дастаткова заб'яравалі для таго, каб стаць членамі ВКП(б).

Аднак, пераводу ў кандыдаты ў члены партыі належаць зусім недастатковыя ўвага.

Не вядзецца ніякай работы з спачувальчымі, не вывучаецца і імі статут ВКП(б).

Трэба нястомна працаваць з резервам партыі — спачувальчымі, камсомольцамі, стаханавіцамі, дапамагачы ім у павышэнні ідэяна-палітычнага ўроўню. Трэба добра ведаць дастойныя асобы ралі, чэсныя работнікі, адданыя да канца справы партыі, і ўняваць іх у яе ралю.

Возьмуцца, не павіна быць кампанейніцтва ў росце партыі, а неабходна кратавітая работа, індывідуальны падыход і разам з тым высокая плыўнасць пры прыёме кожнага пасобку чалавека. Толькі такім шляхам мы зможам выказаць паставою Цэнтральнага Камітэта Усесаюзнай партыі большэвіцкае аб прыёме ў партыю новых членаў.

А. ПЯТРОУ.

ЖЫЦЦЕ ЧЫРВОНОЙ АРМІІ

ВУЧУСЯ САМ І ВУЧУ ДРУГІХ

Партыя і краіна аказалі мне і тысячам іншым камсомольцаў высокую давер, вызначылі на пасадзі намесніка палітрука.

Я даў слова з гонарам апраўдаць аказанае давер, працаваць так, каб партыя сказала:—добра. Сваю работу ў падраздзяленні пачаў з дасканалы вывучэння людзей. Я прыглядаўся да характараў чырвонаармейцаў, вывучаў іх настроі, глядзеў, што яны чытаюць, як праводзяць час, як растуць у баявой і палітычнай вучобе. І зараз магу ўпэўнена сказаць, што ведаю байцоў, сярод якіх мне прыходзіцца працаваць.

Мне неабходна праводзіць палітычныя інфармацыйныя срод байцоў, гутаркі, заняткі. Я паставіў сабе задачу—заўсёды быць добра падрыхтаваным да гэтых заняткаў, заўсёды ўмець адказаць на задавае пытанне і правільна адказаць. Гэта патрабавала ўпартай работы над сабою. Пры дапамозе палітрука падраздзялення і камісара часці я навучыўся працаваць над сабою.

Перш чым пайсці на заняткі, я абдумваю план заняткаў, намачаю кантрольныя пытанні і заўсёды маю канспект. За параўнальна кароткі тэрмін мне ўдалося цікава арганізаваць заняткі.

Некаторыя таварышы адставалі. Напрыклад, тт. Аршынаў, Лобарэў, Ткачэна, Назараў не маглі выкладваць сваіх думак, мала чыталі, не ўмелі знайсці галоўнага ў прачытаным. Я стаў даваць гэтым таварышам індывідуальныя заданні. Заўсёды правяраў

выкананне гэтых заданняў, і зараз гэтыя таварышы сталі добра разабрацца ў палітычных пытаннях. Умеюць самастойна знайсці, што прачытаць, умеюць закласіфікаваць прачытанае.

Спачатку ў нас у падраздзяленні ўчот сацыялістычнага стаборніцтва быў пастаўлен дрэнна. Чырвонаармейцы часта не ведалі, хто ідэя наперадзе і каму трэба падцягнуцца. Зараз гэтая становішча выпраўлена. Кожны з байцоў ведае, як ён ідзе ў баявой вучобе. Кожны пачынае падводзіць на вынікі сацыялістычнага стаборніцтва. У канцы месяца мы таварыша паводзім вынікі. Кожны чырвонаармеец ведае, дзе ён адстае, над чым яму трэба працаваць.

Камсомольцы падраздзялення — актыўныя мае памочнікі. Яны прыходзяць да мяне з рознымі пытаннямі, парадамі, дапамагаюць вырашаць складаныя пытанні, выдупляюць палітычную работу сярод байцоў.

У апошні час масавая работа ў падраздзяленні значна палепшылася. Дапамогі вопыт партыйна-масавай работы нашых долблесных даўбэўсходнікаў. Вывучаючы гэты вопыт, мы вучымся весці работу ў палітычных умовах, у аб'ектываў найбольш блізка да баявой. На практычнай рабоце ў масе байцоў я вучусь сам і вучу іншых. Мяне прынялі ў ралю ленинска-сталінскай партыі. Гэта натхняе мяне працаваць яшчэ лепш і яшчэ больш старанна.

Намеснік палітрука Н. ШУТАУ.

КОЖНЫ ВЫСТРАЛ—У ЦЭЛЬ

Агнявы рубжэ.

Ля гармат, старанна ўвэртых галічкі каля дрэваў, насыярожанае пішчына.

Наводчыкі пішчына назираюць за танкабачачымі зонамі. Камандзіры гармат праз шкло бинюляў шукаюць цэль.

Нечакана з-за высокага ўзгорка паяўляецца макет бастра рухуючага танка. Камандзір гарматы падае каманду. Грукат выстрала. Цэль на міг хавецца ў клубках дыму, перамяшанага з зямлёй. Парыў ветра расчысчае паветра. Ад макета цэлі асталося мізэрныя абломкі. Задача, патрабавалася выключайна стрыманасці, дэкладнасі разлікаў і дасканалы валоданні механізмам выхавана выдатна. Так страляе гармата камсомольца Камарова. Наводчыкі яе таварыш камсомалец—Ласкавецкаў.

На гэтай-жа стралбе выдатных гэ

зультатаў дабіліся гарматныя раліцы камсомольцаў тт. Ушкова, Чэрныкова і Шаўро. З трох магчымых паладанняў, гэтыя гарматы далі па тры. Ні адзін снарад не прапаў дарэмна.

Наводчыкі тт. Ежакаў, Асташенка і Шавелью выключна дакладна наводзілі гарматы. На гэтай стралбе палодзілі першыя вышкі сацыялістычнага стаборніцтва між агнявымі разлікамі падраздзялення. Вынікі стралбы паказалі, што камандзіры-камсомольцы моцна трымаюць слова.

У падарунак мацеры-радзіме яны рыхтуюць артылерыстаў-снайпероў. Стаўны прыклад артылерыстаў-даўбэўсходнікаў, без промаху разбіваюць японскіх самураёў, натхняе артылерыстаў Чырвонай Арміі на дасканалы авалоданне баявой тэхнікай.

Вас. ПЕТУХОУ.

ПА-БОЛЬШЭВІЦКУ РЭАГАВАЦЬ НА ПІСЬМЫ І СКАРГІ ПРАЦОЎНЫХ

Таварыш Сталін нястомна вучыць нас чутка прыслухоўвацца да сінчалаў ідучых знігу, свечасова рэагаваць і прымаць меры ўдзялення па паступішых сінчалах. Дзеяслова рэагаванне на сінчалы і скаргі працоўных сведчыць аб пэсней суваяі партыйных і саветскіх органаў з найбярэйшымі масамі, сведчыць аб тым, што яны па-большэвіцку ажыццяўляюць мудрае ўняванне нашага правадры.

Глушкі райвыканком і райком КП(б)Б далі ад таго, каб аб іх сказаць, што яны ўзакліка прыслухоўваюцца да сінчалаў ідучых знігу. Факты, якія мы маем, гавораць аб тым, што ў раёне па-бюрокрацкім, па-чыноўніцку адносяцца да сур'ёзных сінчалаў.

2 лютага раліцы газеты «Звезда» навірвала старшыні райвыканкома пісьмо, у якім прыводзіліся яркія факты шкодлівай работы ў калгасе імя Фрунзе, Галскага сельсавета. Зважалася-б, што гэта пісьмо павіна было ўстрымаваць раённых кіраўнікоў. Трэба было неадкладна выехаць на месца расаследаваць гэту справу і прыняць неабходныя меры. Але не так паступілі ў райвыканком. Пісьмо перадалі дырэктару МТС імя 20-годдзя Кастрычніка тав. Пракопенка. Апошні, пасля двухмесячнага бяздзейнасці вярнуў яго назад. Тады райвыканком даручыў правяраць гэтыя факты намесніку дырэктара па палітчасці тав. Трешкоў, які толькі праз некалькі час удавожуўся сваё вывады даслаць у райвыканком. У райвыканком нават і не прачыталі гэтыя вывады, а ў раліцы газеты «Звезда» за подпісам сакратара РК Каваленка паліцеў алкаа: «Факты не павердзіліся». Станювішча ж у калгасе правадрыжэла аставацца дрэнным. Аб гэтым сведчаць сінчалы, якія з'яўляюцца ў раёнай газеце, аб гэтым гавораць і пазнейшыя пісьмы, атрыманыя газетай «Звезда».

На гэты раз раліцы зварнулася ў райком партыі з просьбай расаследаваць факты. Зважалася, што сакратары райкома правяраць большэвіцкае чуніе да сур'ёзнага сінчала і неадкладна прымуць меры. Але... пісьмо было перадала для рэагавання загадчыку раймаддзела тав. Еўламу Еўлаш быў прызван на збор у армію, а пісьмо дзесяці згубілася. Пасля некалькіх настойлівых напамінаў з раліцы райком даручыў расаследаваць гэтыя факты райвыканком, а чыноўнікі ў райвыканком не ўдасцеліся правяраць і гэта пісьмо Зноў той жа Каваленка алкааў раліцы: «факты не павердзіліся».

Тады раліцы асабіста правярыла гэтыя факты. Вывады атрымалі зусім процілеглыя.

На чале калгаса — яго старшыні — на працягу доўгага часу быў і з'яўляецца зараз балохоўчэв Крапіўка. Уся яго дзейнасць нафравана да разлажэння калгаса да абсясання працяжыя калгаснікаў. У калгасе груба парашуўся статус сельсакасапартый арцель. Аб гэтым сведчаць шматлікія факты. Да гэтага, каб знізіць ураджайнасць калгаса, Крапіўка свядома не скары-стоўваў сабраным калгаснікам попел, курныя памёт, а таварышам чаотку бінальскага ўгнаення. Лубін, які трэба было засеяць на зялёнае ўгнаенне, шкодніцка пагноен на таку. У выніку дзе ўраджайнасць яравых у калгасе значна ніжэй, чым у навакольных калгасах.

Крапіўка тэрарызуе калгаснікаў, пусікае ў ход кулак і таму палодныя меры ўдзялення. Такое «кіраўніцтва» старшыні калгаса асабіста адчуваць на сабе калгасніца Ульяна Шейко і калгасны вартавы Лявон Лукалеўіч. Калгасную сенажаць Крапіўка разлае алнаасобікам. Так, алнаасобікам П. Кавалевіч скарыў у асабісто карысць 1,8 гектара калгаснай сенажаці. Не адстаў ад алнаасобіка і старшыня Галскага сельсавета Курьялоў, скарыўшы сабе 0,60 га калгаснай сенажаці.

Можна было-б прывесці і рад іншых фактаў, якія сведчаць аб антыкалгаснай і антылерычнай працы гэтых Крапіўкі, але і гэтых упатне дастаткова для таго, каб прымуіць раёнае кіраўніцтва прыглядацца да кіраўніцтва калгаса імя Фрунзе. На жаль, гэта яны не зрабілі.

Тама-ж лёс пастіг і сінчал аб антыкалгаснай працыцы з боку старшыні калгаса імя «Чырвонаармейскай правды». І тут на працягу ралю месяцаў раёнае кіраўніцтва прыглядацца да кіраўніцтва калгаса імя Фрунзе. На жаль, гэта яны не зрабілі.

Тама-ж лёс пастіг і сінчал аб антыкалгаснай працыцы з боку старшыні калгаса імя «Чырвонаармейскай правды». І тут на працягу ралю месяцаў раёнае кіраўніцтва прыглядацца да кіраўніцтва калгаса імя Фрунзе. На жаль, гэта яны не зрабілі.

Сотні сінчалаў ляжыць у папках райвыканкома, раймаддзела, райкома партыі. Чутлыя ўважлівыя адносіны да іх дапамаглі-б раёнаму кіраўніцтву ўняць рал актуальнейшых пытанняў у калгаснага жыцця раёна. Гэтага раёнае кіраўніцтва не зрабілі.

Новаму кіраўніцтву Глускага райкома КП(б)Б трэба

НА БЫТАВЫЯ ТЭМЫ

АБУРАЮЧЫЯ НЕПАРАДКІ ў РЭСТАРАНЕ „ЕўРОПА“

Рэстаран «Еўропа» — адно з буйнейшых у рэспубліцы прадпрыемстваў грамадскага харчавання. Яго наведвальнікі — звычайна работнікі, што прыязджаюць у сталіцу з розных гарадоў і раёнаў Беларусі і Саюза. Тут харчуюцца і сотні мянчэн.

Рэстаран мае пераплачанае пампачанне і абсталяванне, добрых кухараў і ў дастатковай колькасці афіцыянтаў. Ён не адчувае недахопу і ў прадуктах. Адным словам, створаны ўсе ўмовы для культурнага абслугоўвання наведвальніка.

Але на працягу года паабедцаў у гэтым «першакаласным» рэстаране. Колькі трыба перажыць мятарства. Тут усе так зроблена, каб стварыць абедлачым больш няўрачунасцей, больш азлаблів іх.

Каб паабедцаў, трыба прачакаць не менш гадзіны, а вельмі часта і паўгады. Афіцыянты мітусяцца, па некалькі разоў палібогаюць да стотлікаў, а заказы ўсё не прымаюць. З наведвальнікамі грубы, яядрака аблізваюць.

Калі зварачаешся са скаргаў да адміністрацыі, паміж ім і афіцыянтамі пачынаюцца спрэчкі — каму падайдзе да століка.

У вялікай зале рэстарана — бруд, чад ад кухні, духата. Людзі літаральна задыхаюцца. Вентыляцыі няма, халіла можна было-б зрабіць без асабліва труднасцей. Санітарная інспекцыя Менска, прадстаўнікі якой бываюць у рэстаране, як вільш, лічыць, што захаванне элементарных санітарных правіл для гэтага прадпрыемства не абавязкова.

Уся кімна скаргаў апісана. Безліч скаргаў да абшчэпных афіцыянтаў, на яны надобрасумленныя адносіны абслугоўваючага перанала да сваёй абавязкаў. Але ніхто не рэагуе. Адміністрацыя (дырэктар т. Меркын, нам. дырэктара т. Шаўчук) з гэтымі афіцыянтамі, вільш, звязкі і лічач скаргаў нібы неабходным падаткам да мяню. Затым у кімне няма ніводнага станючага водгукі.

Добры рэстаран, якім Менск павінен быць ганарыцца, папаў у дрэнныя рукі і паступова ператвараецца ў харазую найгоршага віду. М. КИМ.

ФАБРЫКА МУЗЫКАЛЬНЫХ ІНСТРУМЕНТАУ ў НОВА-БАРЫСАВЕ

У Нова-Барысаве поблізу запалкавай фабрыкі імя Кірава пачаты падрыхтоўчыя работы да разгортвання будаўніцтва першай у БССР фабрыкі музычных інструментаў.

Ужо гатовы кацельня, механічныя майстэрні, складны для сярэдняй, гараж і т. д. Праектная магутнасць фабрыкі — 3500 піяніна ў год. Кошт будаўніцтва вызначаны ў 6500 тысяч рублёў. Да канца 1939 года фабрыка павіна даць сваю першую прадукцыю. Кадры для яе рытухуцца на лесаавадзе імя Молатава, дзе ёсць спецыяльны цах па вытворчасці піяніна.

ПА ГАРАДАХ І РАЁНАХ БССР

За восем месяцаў па Віцебску выдана трымалятыя дзяржаўных пабук выйшла і прапачаў 765 тысяч рублёў. У калгасе Рэчыцкага раёна арганізавана з новых палічных пасек. Для гэтага мэты сельгасбанк адлучыў спецыяльныя крэдыт.



У дзіцячым садзе № 5 (Менск). НА ЗДЫМКУ: юныя батанікі са палічнай кветкай. Фото І. Рабінюка.

АНСАМБЛЬ БЕЛАРУСКАЙ ПЕСНІ І ПЛЯСКІ

Чатыры месяцы назад пры менскім клубе «Чырвоны будаўнік» быў арганізаван ансамбль беларускай народнай песні і пляскі. У склад яго увайшлі лепшыя ўдзельнікі балетнага і харавага туртку гэтага клуба — каля 60 рабочых-будаўнікоў, служачых і членаў іх сямей.

У якасці мастацкага кіраўніка быў запрошан памочнік рэжысера Беларускага тэатра оперы і балета тав. Самсонаў, тэатра ставіў актёр тэатра тав. Даронін. У сучасны момант ансамбль робіць гадавую гадавую паездку па будоўлях БССР. Ён абшчэпна трыццаць рабочых новабудоўляў Гомеля і Магілёва, дзе даў каля 10 канцэртаў. Выступленні ансамбля прайшлі ў вялікім поспехам.

Ансамбль выязджае ў Маскву, дзе будзе выступаць перад удзельнікамі Пясу-ма ВІСІС. К. І. КИТАЕВІЧ.

ДОБРАЯ БІБЛІЯТЭКА

Бібліятэка Гомельскага беларускага педучылішча з'яўляецца адной з буйнейшых школьных бібліятэк горада. Год ад года бібліятэка павялічваецца. Зараз у ёй налічваецца больш 40 тысяч экзэмпляраў кніг. Побач з падручкамі, лінгва-стасічнай літаратурай і бібліятэцы ў вялікай колькасці ёсць мастацкая літаратура рускіх і замежных моваў, шмат твораў сучасных пісьменнікаў нашай краіны, твораў беларускіх савецкіх пісьменнікаў.

Пры бібліятэцы ёсць добра абсталяваная чыталня, Вялікую цікавасць і любоў да літаратуры праяўляе студэнцкая моладзь педучылішча. Такія творы, як «Хлеб», «Ісцр Ё. Ал. Талстога», «Кі гартавалася сталь», «Нараджаны бурай» Н. Остроўскага, «Дрыгва» Я. Коласа, творы Л. Н. Талстога, Чэхава, Матэ Залка, Пешкіна, Гоголя, Маякоўскага — бяруць студэнты нарэхат. Каля 300 назваў часопісаў і газетных і мастацкіх — вылінае будаўніцтва. У бібліятэцы заўсёды можна знайсці патрэбную газету. Літаральна ўсе студэнты і настаўнікі з'яўляюцца чытачамі бібліятэкі.

С. КУХАРАУ.

ЗАМАЦАВАЦЬ ПАДПІСКУ ГРАШОВЫМІ ўЗНОСАМІ

З выключным поспехам, пры велізарнай актыўнасці працоўных прайшло размяшчэнне Паэты Тройцы Пяцігодкі (выпуск першага года).

Па БССР падпіска складала 131 млн. 623 тысячы рублёў. Мінусадня падыска перавышана на 27.332.000 рублёў. Аб велізарным эўецік патрыятызме і любі і сваёй радзімы сведчыць тое, што з кожным днём шыршыцца рух калгаснікаў за дэтармінавую аплата сваёй падпіскі на Паэты Тройцы Пяцігодкі.

Рад раёнаў БССР дабіўся дэтарміновага выканання і перавыканання плана працяга квартала па паступленнях пазыковых уносаў на ўсё: Віцебскі раён выканаў план на 110,4 проц., Талачынскі — на 118,8. Тураўскі — на 106,5. Ветшаўскі — на 100. Журавіцкі — на 128,5. Пшэчаніцкі — на 104 процанты. Прыклад вялікай свядомасці паказалі калгаснікі калгасаў Вібекоўскага сельсавета, Магжырскага раёна, якія аплалі поўнашп сваю пазыку ў размерых 17.000 рублёў і зварнуліся з алова да ўсіх калгаснікаў Палескага вобласці паследаваць іх прыкладу.

Калгаснікі Лепельскага сельсавета нападзіліся на пазыку на 16.700 рублёў, г. ён больш чым у мінудлым годзе на 5.000 рублёў, і дэтармінова ў год першай Сесіі Вярхоўнага Савета БССР поўнашп аплалілі сваю падпіску.

Першымі аплалілі сваю падпіску ў Журавіцкім раёне калгаснікі калгаса імя Леніна, якія ўнеслі 6.000 рублёў.

Вялікую актыўнасць праявіў рад упаўнаважаных сельсаветаў па збору пазыковых уносаў. Напрыклад, тав. Чарняўскі Аляксандр — упаўнаважаны па калгасе «Чырвоны агароднік». Прыгараднага сельсавета, Менскага раёна — сабраў 11.545 рублёў і ўжо поўнашп гадава на-рукі калгаснікам аблігацыі. Тав. Васілеўскі — упаўнаважаны калгаса «Май», Шэйскага сельсавета.

ПЕРЭЛМАН Б.

ЭЛЕКТРЫФІКАЦЫЯ КАЛГАСНЫХ ДВАРОЎ

Копыль (Мар. «Звязда»). Лямпачка лічыла стала звычайнай з'явай у многіх хатах калгаснікаў Копыльскага раёна. Рад калгасу пры дапамозе электраэнергіі механізаваў малабыт і іншыя работы.

У Выстрычкім сельсавеце ў асноўным закончана электрыфікацыя ўсіх калгасу. Масюва электрастанцыя, якая працуе на торфе, снабжае электраэнергія 6 суседніх калгасу. Электрыфікавана 1.030 калгасных двараў, 6 малацічных калгасных агрэгатаў, калгасныя пабудовы. У калгасе імя Ульянава на ўсё 250 хатах калгаснікаў гарыць лямпачка лічыла, у калгасе «Перамога» — у 210 хатах калгаснікаў.

ПЕРЭЛМАН Б.

НАРАДА АКТЫВА РАБОТНІКАЎ ПАЛІГРАФПРАМЫСЛОВАСЦІ

Гэтымі днямі ў Менску абшчэпна сход актыва працоўных і гаспадарчых работнікаў прадпрыемстваў паліграфпрамысловасці БССР.

На сходе быў заслуханы дэклад начальніка Паліграфупраўлення тав. Бадзьмермана аб выніках работы паліграфпрамысловасці ў першым паўгоддзі 1938 года.

На сходе актыва выступіла 15 чалавек дырэктару прадпрыемстваў і прафработнікаў.

Дэкладовай большасцю крытыцы падверг актыўную работу Паліграфупраўлення і Наркамата мясцовай прамысловасці.

Паліграфупраўленне па гэтага часу лічыць дрэнна кіруе прадпрыемствамі. Нічога не зроблена для падрыхтоўкі і абшчэпна кадраў, наядна вылучаны на кіруючую работу.

Сістэматычна адставае ў рабоце друкарні імя Сталіна, пад дахам якой знаходзіцца Белпаліграфупраўленне. Яркае сведчанне дрэннай работы кіраўніцтва Упраўлення.

Выключна дрэнна абстаіць справа з абшчэпна сродкаў на капітальнае будаўніцтва: з 600 тысяч рублёў, прадуцтва і бягучым годзе, асвоена толькі 110 тысяч. Будаўніцтва сталовай і прыточна-выцяжнай вентыляцыі ў друкарні імя Сталіна да гэтага часу ўслед яшчэ не разгорнута. Паліграфупраўленне і ЦП саюза раўнадушна адносіцца да важнейшых пятаў паліграфічнай культуры-бытавых патрэб рабочых.

За першае паўгоддзе 1938 года прадпрыемствы паліграфпрамысловасці перавыдалі фонд зарплат на 176.000 рублёў.

Выступілі таварышы з абшчэпна і раёнаў (г. Віцебск — Гурвіч, г. Магілёў — Левін, г. Барысаў — Мельнік) і сваіх выступленнях адзначылі, што апра, у сувязі з тым, што яны не ўваходзяць у сістэму Белпаліграфупраўлення, імі ніхто, па сутнасці, не кіруе.

Белпаліграфупраўленне таксама не аказвае ніякай садыячнасці ў забеспячэнні матэрыяламі.

Таварышы патрабавалі, каб Наркаммясшоп прыняў адпаведныя меры для ўрэгулявання гэтых пытанняў.

На сходе актыва была абшчэпна паставена журы аб узагароджанні фабрыкі «Палеседру» (Гомель) пераходным чырвоным сігнам Паліграфупраўлення і ЦП прафсаюза работнікаў паліграфічнай прамысловасці БССР. Фабрыка «Палеседру» перавыканала поўнашп праграму і вышла на першае месца ў саюзнабшчэпна паліграфічных прадпрыемстваў БССР.

«Палонія» ад 1 жніўня паведамляла, што будаўнічыя работы Сілезі атрымлівае 65 грошаў у гадзіну. Каб зрабіць на харчаванне, рабочы працуе 10—12 гадзін. Прадпрыемствам аднаццаць высокай гэтага галодна зарплата і яны намерывага завіць яе. Будаўнікам цукровага заводу «Брест Куяека» плацяць каменшчыку — 60 грошаў у гадзіну, памочніку — 40 грошаў. Працуюць па 10 гадзін. Прадпрадукт 12—13 год прымушаюць працаваць па чыстых двара і чыгуначнай лініі за... аханку стружак і араўляных абрэзак.

Такое-ж становішча і ў іншых прамысловых цэнтрах, у прыватнасці ў новастваренай Цэнтральнай прамысловой ажрэзе (Сандзімскай). Газета «Роботнік» ад 11 жніўня піша аб гэтай ажрэзе, што «умовы працы і зарплаты там страшны».

У той-жа час караваіна сілыя ўзрастае ва ўсіх прамысловых цэнтрах. Па даных «Кур'ер пораных» ад 26 ліпеня, у Цэнтральнай прамысловой ажрэзе цэны на прадукты харчавання ўзрастаў у параўнанні з 1936 годам: хлеб за 1 кг на 19 проц. малака на 100 проц., мяса на 85 проц., мук на 25 проц. Квартар з аднаго пакоя капталвала 15—20 злотых у месяц, а зараз 40—50 злотых, а двух пакояў 30—50 злотых, а зараз 100 злотых. Квартарная плата часта забірае 40—60 процантаў бюджэта працоўных.

Натуральна, што ў гэтых умовах можа быць толькі жабрачка і поўналодна існаванне.

Газета «Роботнік» ад 10 мая г. г. пісала па гэтым поваду: «Вядомы не раз публікаваныя даныя, якія пацвярджалі, што ўвесь народ, які жые фізічна і разумовай працай, не выключваючы чыноўнікаў дзяржаўных устаноў самаўпраўлення і т. д. жые ўбога і ў вялікай натачы».

Мы павіны мець таксама на ўвазе што апрача прапутоўчых у Польшчы боць велізарная змяні беспрацоўных дзевяцістаў у гарадах зямь двух мільянаў і 8 мільянаў у вёсках Часткова збыт у 1928 годзе было 12 проц. у 1937 — 20 проц. Гэта велізарная частка насельніцтва асудана на ўсе жагі жабрацтва і голаду.

Не даўна, што ў рэальнасці ўсёга гэтага ў Польшчы катастрофічна скарачаецца натуральны прырост насельніцтва.

У 1925 годзе гэты прырост склаўся на 1000 жыхароў 18,5, у 1930 г. — 17,0, у 1935 г. — 12,1, а ў першым квартале 1938 г. ён склаўся ўжо толькі 9,5. Пры такім падзенні праз 10 год наступіць выраджэнне. Ужо зараз у буйных гарадах прырост схіляецца амаль да нуля. У пралетарскім-жа цэнтры Лодзі ў 1937 годзе колькасць смярцей перавысіла лічы нараджэнняў 3 гэтага поваду газета «Палонія» пісала 5 жніўня: «Лодзь гэта месцапрабыванне найбубогейшага польскага пралетарыята. Туберкулёз абірае там такую вялікую і багатую жатву, што колькасць смярцей перавышае колькасць нараджэнняў. Але прынята калатіцца не аб тым ці дастаткова заробкі ў сям'і, а аб тым — ці разбіраюць фабрыкянты каменныя сены і ці ставяць жалезныя крата Лодзь адлучацца на «свараннае мерапрыемства» мільёны злотых, а становішча лодзіскай прамысловасці не бліскача. А найлепшыя размысаваныя парканы вывазіць нельга».

Натуральна, што гэтым разгорнутым наступленню фашыскага ўрада і капіталістаў на жыццё ўзровень рабочых апошняй праціпастаўляюць арганізаваны барыбары ў Польшчы беспрацыйна ўзрастае за апошні год колькасць забастовак і колькасць баструючых; так, напрыклад, у 1930 годзе было 312 забастовак з аханам 1185 прадпрыемстваў і лікам бастуючых 48 тысяч; у 1933 г. забастовак — 631, прадпрыемстваў — 7282 бастуючых — 343 тысячы; у 1937 годзе — забастовак ужо 2074 прадпрыемстваў ахвачана 22058 лік бастуючых 543 тысячы чалавек. Гарякі тэксцільшчыкі, металургі будаўнікі саматульнікі, цырульнікі, хрытвы беспрацоўныя выліць няспынаю барыбары. У забастовцы рабочым актыва дапамагаюць сем'і — жанкі, сёстры, другія арганізуюць ляман-страўні, паходы да ўлад, штурмуюць дырэкцыю пераходжыцца выназу прадукцыі і палвожу і т. д.

Так выглядаюць эканамічныя «спеспехі» дваціцігалавага гаспадарання польскага буржуазіі і яе прыаачыкаў-пілсудчыкаў. Такія гэта ўмовы, у якіх працоўным Польшчы прыходзіцца жыць, працаваць і амагацца.

Я. САВІЦКІ.



3-га верасня ў г. Віцебску адкрылася Першая ўсебеларуская алмпіада мастацкай самалеіцыі саюза дасу і спаву. НА ЗДЫМКУ: юныя ўдзельнікі алмпіады Тамара Лас і Галя Жаблакова выконваюць танец «Кавалі». Фото Покчаева (СФ).

ПЯРШЫНСТВА ПА ФУТБОЛУ

8 верасня закончыліся ўсебеларускія спартоўныя спартыўнага таварства «Спартак» на пяршыньства па футболе.

Пяршыньства аспрэчалі пераможцы да куастых спартоўных — каманды Менска, Гомеля, Палацка і Вабруйска.

Першае месца ў спартоўных завала каманда Менска, якая перамагла ва ўсіх сустрэчах. Другое месца заняла каманда Гомеля.

Менская каманда атрымала пераходны прыз таварства.

АД РЭДАКЦЫІ

У газете «Звязда», у нумары 8 ад 10 студзеня 1938 года быў змешчаны артыкул «Каму даверана кіраванне Крчыцкай партыйнай арганізацыяй», у якім абшчэпнаваўся працаваўшы ў той час скаратаром крчыцкага райкома КП(б)Б тав. Герайкер І. З. у сувязі з ворагамі народа, у расстрае дзяржаўных грошаў і патуранні антыдзяржаўнай практыцы.

У гэтым-жа артыкуле абшчэпнаваўся і Я. З. Герайкер у тым, што ён нібы патураў сваю брата І. З. Герайкеру ў алачыньствах.

Правельная праверкаў устаноўлена, што гэтыя абшчэпнавачыні з'яўляюцца неабурганітаванымі.

Гэтым рэдакцыя выпраўляе дапушчанаю ёй памылку.

ШАХМАТНЫ І ШАШАЧНЫ ТУРНІРЫ НА ПЯРШЫНСТВА БССР

Сёння ў Менску пачынаюцца шахматны і шашачны турніры на пяршыньства Беларусі. У палярэдніх рэспубліканскіх шахматна-шашачных спаборніцтвах, якія адбываліся ў снежні мінулага года, званне чэмпіёна БССР эвавалялі па шахматах — В. Сіліч (Віцебск), па шахах — майстар БССР І. Гардон (Менск). Зараз кожнаму з іх трэба будзе паказаць усё сілы для таго, каб утрымаць за сабой пачэснае званне мяшчэйшага іграка рэспублікі.

У шахматным турніры галоўным канкурэнтам чэмпіёна з'яўляецца неасумнена, майстар Верасаў (Менск), які аму ўдасца ў гэтым турніры паабшчэпна ад звайго галоўнага пелакону — няўменна размаркоўваць час на абдумванне колаў.

Асабліва інтарэс шахматнаму турніру надае ўдзел у ім па-за конкурсам вядомых шахматыстаў — Ліліенталя, Панова і Дуз-Хашмірскага, Гросмайстара Ліліенталя — удзельнік многіх міжнародных турніраў. У апошнім макоўскім міжнародным турніры ён заняў трэцяе месца, апераліўшы былога чэмпіёна свету Ласкера і многіх іншах мяшчэйшых шахматыстаў. Майстар Панав доўгі час іграў вельмі няроўна, аднак у апошні час яго рэзультаты больш стабілізаваліся. У апошнім поўнашпальным турніры на пяршыньства БССР, які адбываўся ў Кіеве, майстар Панав у бліскучым рэзультатам заняў першае месца наперазда многіх вядомых савецкіх майстроў.

Аляна з прадстаўнікоў старога пахаленія рускіх майстроў Ф. І. Дуз-Хашмірскага з'яўляецца дастойным праціўнікам для кожнага нават у матшэйшых міжнародных спаборніцтвах. Яшчэ ў 1909 годзе ў міжнародным турніры ў Пенцебургу ён абшчэпна абодвух першых прызраў — Ласкера і Рубінштэйна.

Апрача гэтых, ужо зарэкаментаваных шчыб шахматыстаў, у турніры прымаюць ўдзел рад малых зольных шахматыстаў, кожны з якіх у гэтым спартоўным будзе трымаць сур'язны экзамэн.

У шапачным турніры апрача майстра БССР Гардона і ўжо вядомых першапалятарніку Берлінкова, Гардзевіча і Лукіна прымае ўдзел цэлы рад зольных ігракоў, ад кожнага з якіх можна чакаць мотага. Па-за конкурсам у гэтым турніры іграе малы маскоўскі майстар Патроў, вядомы сваёй пераканальнай перамогай у апошнім турніры майстраў Масквы, дзе ён заняў першае месца, апераліўшы Патавала, Ліознага, Міроціна і іншых моцных майстроў СССР.

Было-б бескарэсна апрача прабаваць угадаць рэзультаты як шахматнага, так і шашачнага турніраў. У кожным з іх можа быць не мала нечаканасцей. Яна толькі, што ў кожным з іх будзе ўпарта барыбары, ва якой з інтарсам будучы ачыць шахматысты і шашачны толькі Беларусі, але і ўсёго Савецкага Саюза. ФІАД.

ДЗЕННІК

Групава і індывідуальна кансультацыя для прапагандыстаў, агітатараў і бшчэпнаваў ад выліць Другой Сесіі Вярхоўнага Савета БССР прайшла ў 10 па 15 верасня штоднёва з 7 да 9 гадзін вечара ў Доце партыяна (кабінет агітатыв).

Якнічкі ў агульнаўдзельніцкай партыйнай школе Калгаснікаў раёна пачынуцца 10 верасня, у 7 гадзін вечара, у камп'ютарні 25-й школы (рог вуліцы Савецкай і Валдарскага).

АД МЕНСКАГА ГАРКОМА КП(б)Б. Менскі гарком КП(б)Б выліцька ў 26 пакояў ГК КП(б)Б індывідуальна кансультацыя: Партыяна Гарадона Гарадоніч, Жук Павел Іванавіч, Рыжкоў Леанід Міхайлавіч, Дупец Іван Іванавіч, Чароўніч Дамітрый Сілавіч, Пачобніч Генрых Янавіч, Унітоўніч Яліма Аранавіч, Лахер Антон Даміянавіч, Памбаль-Стрыцкіска Марыя Андрэяўна, Пал-Бірызы Аляксандр Міхайлавіч, Грыгор'ев Аляксандр Фёдаравіч, Пабат Філіп Янавіч, Алесандраўніч Ілья Янавіч, Пафленка Аляксандр Міхайлавіч.

Асб. ічыя вельшчэпна абшчэпна вважанава і рэканвалі таварыстаў процы паведамляць у Ментарком КП(б)Б.

АД СЕННЕСКАГА РК КП(б)Б. Збуржаны партыйны білет за № 0875383 паводле Сянінскіх РК КП(б)Б на імя Гур'я ПІА Савялова Іосіфа Іаанавіча лічыць несапраўдным.

Ментарком КП(б)Б.

Вык. абавязкі адшчэпнага рэдактара Д. Т. ЛЕБЕДЗЕУ.

ГАСПАДАРЧЫ ЗАСТОЙ У ПОЛЬШЧЫ

Гаспадарка фашыскай Польшчы воль у параўнанні раду апошніх год знаходзіцца ў стане хранічнага застою і ўпадку. Сусветны крызіс 1929—35 г. адбіўся на польскай гаспадарцы надзвычай хаварта. Яна раней іншых увайшла ў гэты крызіс і пазней выйшла з яго. Не следзячы на надзвычайна мерапрыемствы ўрада, Польшча не амагла да апошняга часу дасягнуць перадкрывіснага ўзроўню. У той час як паказальнік сусветнай прадукцыі ў 1937 г. без СССР склаўся 108 у параўнанні з 1928 г., калі асобныя краіны, як Англія, Швецыя, Фінляндыя, Нарвегія, Данія значна перавысілі гэты ўзровень, у Польшчы ён склаўся ўсёго 85. Індэкс прадукцыі вродкаў вытворчасці ў 1929 г. быў роўны 98,4, а ў лютым 1937 г. — 98,1. На працягу 10 год Польшча не зрабіла ні аднаго кроку наперад, наадварот—назад.

Прадметам асаблівага клопата ў фашыскага ўрада Польшчы, якая шаля на рытухуцца да ваіны, з'яўляецца прамысловасць. З дапамогай праэмерыя палатковага абшчэпнага насельніцтва, мільярдаў французскай пазыкі, ваянай кан'юнктуры ў Еўропе і Азіі і урадавых заказаў, правячай кліцы ўдалося ў 1937 г. некалькі жыўчых прамысловую дзейнасць і наогул гаспадарчую кан'юнктуру. Але французская пазыка быстра зраховалася, урадавыя заказы скарашчаны, а ва абшчэпна насельніцтва многая не вышчэпнаш. Алясць—пагаршанне прамысловай і наогул гаспадарчай кан'юнктуры ў 1938 г. Прамысловая кан'юнктура перапа паўг дзля 1938 г. паказвае значнае зніжэнне ў параўнанні з 1937 годам. Узровень прамысловай прадукцыі ў лістападзе 1937 г. склаўся 98 Індэкс першага квартала, па даных газеты «Дзеньнік людзевы» склаўся 95, у красавіку ён знізіўся да 92,4, а ў маі да 91. Прадукцыя чыгуну, напрыклад, па даных газеты «Варшавскі дзеньнік народоув», знізілася з 76,9 тыс. тон у красавіку да 64,8 тыс. тон у маі—на 15,7 проц. труб жалезных і сталёвых — 7,3 тыс. тон да 7,0 тыс. тон — на 5 проц., цынк — з 52 тыс. тон да 51,8 тыс. тон. Прамысловыя заказы ў маі знізі-

ліся ў параўнанні з красавікам на 19,3 проц., у тым ліку ўрадава—на 75,3 проц. Значна зменшылася таксама і прадукцыя прадметаў спажывання: гатовага адзення, скурнага і асабліва мошна тэкстыльнага. Заметнае зніжэнне дае і лясная прамысловасць, з прычыны скарачэння экспарта, і здабыча рулі.

Д